

Задумацца над гісторыяй

Народныя паданні з глыбокай даўніны і гісторычныя звесткі аб пагансках плямёнах, якія жылі на зямлі беларускай, умела ўплецены ў фэнтэзійны сюжэт рамана Дзмітрыя Вінаградава «Кумир бронзової птицы», выдадзенай у ДУ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі».

Вечныя падарожнікі і вандроўнікі славяне на пачатку VIII стагоддзя нарэшце асели на сучасных беларускіх тэрыторыях, выцесніўшы адсюль балтаў. Тым заставалася пайсці з абыгытых мясцін або навучыцца мірна існаваць з новымі суседзямі.

Пісьменнік зрабіў спробу зазірнуць у свет пагансках плямён і маствацкімі сродкамі дапамагчы чытачу адчуць, як тады жылі людзі, чым займаліся, як ставіліся адзін да аднаго. Арганічна ўпісаны ў сюжэт рамана прыродныя з'явы, сутычкі і баражыба дзікіх жывёл, апісанне іх паводзін у яшчэ неабжытай прыродзе, працоўныя будні і каларытныя святы славян. Перад чытачом ва ўсёй велічы паўстаюць магутныя туры і зубры, мядзведзі-бадзяі, драпежныя рысі, непалоханыя яшчэ алені і іншыя жывёлы, на якіх былі багатыя лясныя гушчары, дзе рэдка ступала нага чалавека.

«Медведь вертеся волчком, время от времени нанося серые зные удары, от которых серые отлетали далеко в сторону, замерев навечно. Но в это время сзади в него вцеплялись несколько волков. От медведя только ключья летели... Медведь стал ослабевать, но схватки не прекращал, хотя рёв его становился всё слабее...»


Такія цікавыя апісанні дзікай прыроды і яе насельнікаў — разынка ўсяго рамана. Аўтар не шкадуе эпітэтаў і паразнанняў, іншых маствацкіх сродкаў, каб перадаць веліч і прыгажосць дзікай прыроды. Не менш яскравымі атрымаліся ў яго апісанні народных паданняў і старадаўніх звычак нашых

продкаў: пра лесуна, пра цёмныя і светлыя сілы, прарочыя сны Весяліны і яе прадказанні...

Прывабнасцю, памяркоўнасцю на дзяліў пісьменнік аднаго з галоўных герояў кнігі — вешчуна Анта. Яго вылучаюць разважлівасць і мудрасць, думак, ён прымае важныя рашэнні не спяшаючыся, з раздумам... Жыць роду-племені ў адным агульным доме ці кожнай сям'і будаваць асобнае жытло? «Что скажут боги? Дадут ли здесь поселиться?» Ант верыў у багоў, але калі быў упэўнены ў неабходнасці якіх-небудь вельмі важных кроکаў, умёў падладзіцца пад абставіны. Так, ён быў упэўнены ў tym, што прыйшоў час яго племені закончыць вандроўкі і асесці на адным месцы.

Падрабязна і цікава пісьменнік апісвае старадаўні звычай выбіраць месца для будаўніцтва дома: «...Волхв внимательно производит осмотр площадки: нет ли на этом месте дороги, которая может увести из дома мир и счастье. Нужно определить, нет ли следов былого жилища, а если есть, то не подвергалось ли оно огню. Коль беда случилась, то может повториться еще раз...» Цэлы раздзел прысвяціў пісьменнік гэтай тэмэ.

Ёсць у рамане нават ведзьма, якую завуць Гаўдэмунда (у племені балтаў). Але яна ў кнізе — станоўчая герайнія. Менавіта ёй разам з вешчуном Антам даводзіцца наводзіць масты сяброўства паміж двумя плямёнамі. Гаўдэмунда дапамагла закаханым Лелю і Лайме быць разам, нягледзячы на абставіны, стварыць сям'ю... Старая



жанчына прадбачыла, што менавіта гэтая маладыя людзі змогуць дапамагчы ўсталяваць мір на іх зямлі.

Магчыма, у гэтым рамане крыху не хапае гісторызму і больш канкрэтнай геаграфічнай прывязкі да нашых мясцін: назваў азёр, рак, можа, нават населеных пунктаў. Акрамя Брагіна. Дзякуючы яму мы разумеем, што падзеі рамана разгортаюцца дзесяці на тэрыторыі Гомельскай вобласці...

А што ж бронзавая птушка? Якая яе роля ў гэтым рамане? Бронзавая птушка — сімвал улады — павінна быць схавана ў надзеіным месцы, каб не выклікаць у людзяў агрэсіі, не сеяць варожасць і не распачынаць вайны. Людзі павінны ўмець прыходзіць да згоды і разам змагацца з бедамі. Толькі мірнае сусідаванне можа зрабіць нас шчаслівымі!

Нэлі МЕЛЬНІЧЭНКА